

**РУКАПІСНЫЯ ВАКАЛЬНЫЯ ПАРТЫІ
КАТАЛІЦКІХ БОГАСЛУЖЭБНЫХ ТВОРАЎ
У ФОНДАХ АДДЗЕЛА РЭДКІХ КНІГ і РУКАПІСАЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БЕЛАРУСІ**



Ліхач Тамара Уладзіміраўна – дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі Беларускай дзяржаўнай акаадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Анататыя. У артыкуле ўпершыню апісваюцца два рукапісы з фондаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі – 091/216 і 091/217. Абодва рукапісы з’яўляюцца вакальнымі партыямі (адпаведна, другога дысканту і баса) шэрага богаслужэбных твораў: мес, рэквіемаў, рэспансорыяў службы Tenebrae Перадвелікоднага тыдня і інш. Вывучэнне гэтых рукапісаў дазволіла дакладна іх атрыбутаваць: абодва былі створаны ў нясвіжскім бернардзінскім манастыры і там жа ўжываліся. Запісаны ў іх рэпертуар супадае з тым, што ўтрымліваецца ў іншых бернардзінскіх рукапісах таго ж часу (канец XVIII – пачатак XIX ст.) з Беларусі.

Ключавыя слова: каталіцызм у Беларусі, нотныя рукапісы канца XVIII – пачатку XIX ст., бернардзінцы ў Беларусі, нясвіжскі бернардзінскі манастыр, вакальныя партыі каталіцкіх твораў, музыка месы, музыка рэквіема, музыка службы Tenebrae Перадвелікоднага тыдня

Уводзіны. Поўных нотных рукапісаў, прызначаных для каталіцкага богаслужэння, у фондызе аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ) толькі чатыры. У двух з іх запісаны харальныя мелодыі – гэта Градуал ордэна цыстэрцыянцаў пачатку XVII ст. з жаночага кляштара ў Кімбараўцы (сёння – у межах горада Мозыр) і дыдактычны харальны рукапіс канца XVIII – пачатку XIX ст. быхаўскіх канонікаў рэгулярных латэранскіх. Акрамя таго, з выкарыстаннем фрагментаў старажытных пергаментных нотных градуалаў былі зроблены пераплёты дзвюх інкунабул², а таксама двух тэкстовых выданняў XVII ст. з бібліятэкі Нясвіжскай ардынацыі.

Мэта артыкула – рэпрэзентаваць два пеўчыя зборнікі (шифры 091/216 і 091/217) з запісам шматгалосых (ці «фігуразальных») твораў з фондаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў НББ.

Задачы работы:

- даць кароткае апісанне зборнікаў і их зместу;
- прадэманстраваць палеаграфічныя асаблівасці натаграфікі зборнікаў;
- удакладніць атрыбуцыю рукапісу 091/217;
- упісаць абодва рукапісы ў кантэкст каталіцкай, больш канкрэтна – бернардзінскай музычнай традыцыі на нашых землях ў эпоху класіцызму.

Асноўная частка. Абодва рукапісы ўводзяцца ў навуковы ўжытак упершыню. Пачнём са зборніка 091/216, у якім захавалася ўпрыгожаная шматкаляровая тытульная старонка (гл. Іл. 1), што дае магчымасць дакладна яго атрыбутаваць: «Спевы для трох вакальных галасоў з захаваннем асноўных гармоній і кароткім эпілогам³. Перапісаны працаўітым пяром вельмі паважанага айца⁴, бернардзінца Антонія Араноўскага, ордэна мінарытаў строгай абсерванцыі⁵, для ўжывання і захавання. Нясвіж, 1802 год»⁶.

¹ Артыкул напісаны ў межах навукова-даследчыцкай работы «Навуковае палеаграфічнае апісанне музычных тэкстаў з рукапісных крывацій, якія захоўваюцца ў фондах бібліятэкі Беларускай дзяржаўнай акаадэміі музыкі і Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь: крытэрый адбору і стылістычны аналіз матэрыялу» (2023).

² Інкунабуламі называюцца выданні, надрукаваныя да 1500 г.

³ Няясна, што меў на ўвазе Араноўскі, ужываючы выраз «ad brevem epilogum deductus» («зведзены да кароткага эпілога») у дачыненні да музыкі.

⁴ У арыгінале ўжыты скарачэнне MVP, якое можна расшыфраваць як «multum venerabilis Pater».

⁵ Ордэн мінарытаў строгай абсерванцыі (*Ordo Fratrum Minorum de Observantia*) – гэта афіцыйная назва ордэна. Ля вытокаў гэтага адгалінавання францысканцаў стаяў Бернардзін Сіенскі (1380 – 1444), таму на тэрыторыі Польшчы, Украіны, Беларусі, Літвы і Венгрыі францысканцаў-абсервантаў называлі бернардзінцамі [гл. пра гэта: 2].

⁶ «*Canticum Trium Vocalis Musicae. Essentialia Spectantia, ad brevem epilogum deducta, nec non laborioso calamo MVP. Antonij, ac Bernardini Oranowski Ord. Mi. de Observ. descripta; ad usum, et Contingentium COMPARATA. Anno Domini 1802. Nesvisiis, cu(?)*» [19].

Тытульная старонка дае нам поўную атрыбуцыю рукапісу: ён быў створаны ў Нясвіжы ў 1802 г., належаў бернардзінцам і ўтрымліваў кампазіцыі для трох вакальных галасоў. Асноўная частка рукапісу была запісана «працавітым пяром» айца Антонія Аранойскага, манаха-бернардзінца.

На пераплёце (карычневая скура на картоне з блінтовим цісненнем у виглядзе арнаментальних рамак) па цэнтры адціснута «І.І.», што, як здаецца, з'яўляецца не ініцыяламі, а рымскай лічбай II (г. зн. другі голас). Памеры рукапісу 19,2 x 16,8 см; арыгінальная фаліяцыя ці пагінацыя ў ім адсутнічае, паводле бібліятэчнай у ім 78 лістоў.

Почырк Араноўскага устойлівы, лёгка чытаецца; перапісчык рэгулярна ўжывае спецыфічна выкананыя кустоды (гл. Іл. 2). У цэлым яго натаграфіка добра адпавядае нормам нотнага пісьма канца XVIII – пачатку XIX ст.

Зборнік цалкам запісаны ў сапранавым ключы і ўтрымлівае другі голас шасці мес, Рэквіема і шэрага асобных спеваў. Перапісчыкаў было двое: у канцы рукапісу (з л. 73) новым почыркам запісаны 9 рэспанзорыяў так званых «Цёмных Юtranей». Другі перапісчык не быў такім пунктуальным, як Араноўскі: ён толькі зредку выкарыстоўваў кустоды, ставіў ключ (у рэспанзорыях барытонавы) адзін раз на старонцы – у пачатку ліста, астатнія ж натаносцы запісваў без пазначэння ключа.



Іл. 1. Титульна сторінка зборника 091/216 [19].

З рукапісу відавочна, што ўвесь гэты рэпертуар выконваўся з арганным суправаджэннем, пра што сведчыць рэмарка «арган пульсует» на л. 23. Думаецца, падчас найбольш урачыстых цырымоній маглі ўжывацца і іншыя інструменты.

23

Gloria Gloria in ex celis D^ce, in ex alto D^ce in ex celis
Pulsantur Organa
Deo. Antiphona: Ut ter ra et in ter ra,
Partheni nⁱ b^g pa - - x pa - - he mⁱmⁱ
- - x pa x he nⁱ b^g pa x he mⁱmⁱ
b^g b^g - na b^g - na b^g - na b^g - na

Іл. 2. Ліст 23 з рукопису 091/216 [19].

Амаль увесь рэпертуар рукапісу ананімны. Імя аўтара сустракаецца толькі ў самым пачатку (л. 2) – гэта нехта «вельмі паважаны айцец» (MVP) Каміль Чыжэвіч, якому належала меса до мажор.

Іл. 3. Ліст 2 з рукописи 091/216 [19].

Другі рукапіс (091/217) значна больш ужываны, не мае ні вокладкі, ні тытульнай старонкі. Ён запісаны ў басовым ключы і ўтрымлівае партыю басовага голасу. На першай старонцы зборніка над нотамі ёсьць загаловак: «Пачынаюцца месы для двух галасоў. I. Пятага тону»⁷ (гл. Іл. 4).

У гэтым зборніку, памер якога 21,3 x 17 см, таксама адсутнічае пісцовая фаліяцыя ці пагінацыя; паводле бібліятэчнай у ім 91 ліст, прычым лісты 90-91 пустыя. Рукапіс 091/217 змяшчае басовы голас сямі мес, двух рэклімаў, шэрага асобных спеваў, а таксама дзевяць рэспандорыяў службы *Tenebrae*, ці

⁷ «*Incipiant Missae Duarum Vocum. I. 5ti toni*» [18, л. 1].

так званых «Цёмных Ютраней» Перадвелікоднага тыдня. Тэкст напісаны трыма перапісчыкамі, першы з якіх (верагодна, Араноўскі) запісаў л. 1-65, другі – л. 69-84, а трэці – дзевяць рэспансорыяў «Цёмных Ютраней»; почырк трэцяга пісца ідэнтычны таму, якім рэспансорыі запісаны ў зборніку 091/216. Другі перапісчык выпісвае ключ толькі на першым натаносцы на старонцы, часам наогул толькі на верхнім левым натаносцы разгорнутага рукапісу; гэтак жа працуе з ключамі і трэці перапісчык; ён, дарэчы, перапісваў рэспансорыі і ў сыштку другога голасу.

У тэксце басовой партыі таксама згадваецца арган: перад часткай Gloria Пастаральной месы ёсць рэмарка *Adagio Fistulato. Pulsantur organa* [18, л. 33]. Хутчэй за ўсё, гэтым рукапісам мог пастанін-

карысташаца і арганіст. Паводле старажытнай практикі, арганіст часта імправізаваў акампанемент, засноўваючыся менавіта на партыі баса. Напрыклад, рукапіс з запісам партыі баса са слонімскага бернардзінскага манастыра (1785 г.) належала арганісту, пра што сведчыць уладальніцкі запіс на с. 61: «Ноты Вінцэнта Касціевіча, арганіста бернардзінскага манастыра ў Слоніме» («*Nuty Wincentego Kościewicza organistego Klasztoru bernardyńskiego w Słonimie*») [22, с. 61].

Пра выкарыстанне рукапісу 091/217 арганістам сведчаць шматлікія нязвыклыя для нас рысы нотнага тэксту. Асабліва гэта відавочна ў спецыфічным выкарыстанні знакаў бемоля і бекара (Іл. 4).



Іл. 4. Ліст 1 рукапісу 091/217. Зверху напісана: «Пачынающа месы для двух галасоў. I. Пяцага тону» [18].

Як здаецца, бемолі на л. 1, якія, на першы позірк, выглядаюць дзіёна і nelagічна, паставлены тут менавіта для арганіста. Цэнтральным тонам гэтага твора з'яўляецца соль, аднак ніякіх знакаў пры ключы няма. Затое ў пачатку першага натаносца каля ключа «фа» прастаўлены фа-бемоль, што ва ўмовах устойлівай і жорсткай рэгламентаванай класіцысцкай мажора-мінорнай сістэмы адразу ж адкідае магчымасць выканання твора ў соль мажоры. Відавочна, гэта меса пятага тону напісана у соль міноры, хоць адпаведных знакаў пры ключы зноў жа няма. Далей у тэксце з'яўляючыся бемолі каля гука соль у т. 1, каля гука *до* у т. 3, каля *рэ* на трэцім натаносцы і г. д. На нашу думку, яны абазначаюць, што арганісту неабходна на адпаведным басе іграць мінорнае трохгучча: соль мінор, до мінор ці *рэ* мінор.

Рукапіс 091/217 быў часткай таго ж камплекта нот, што і 091/216. У абодвух зборніках паслядоўнасць

нотнага запісу была наступная: спачатку разлінейваліся натаносцы, а ўжо потым запісваўся нотны тэкст. І ў зборніку 091/216, і ў зборніку 091/217 ёсць пустыя старонкі са старанна разліненымі натаносцамі: л. 78 у зборніку 091/216; л. 66-68 і 90-91 у зборніку 091/217. Рукапісы падобныя як па почырках, так і па змесце; асноўная частка абодвух запісаны Араноўскім. Зборнікі адразніваюцца толькі першымі творамі: у рукапісе 091/216 гэта меса Каміля Чыжэвіча; у басовай партыі рукапісу 091/217 гэта двухголосая меса пятага тону, меса «Галікан», двухголосы Рэквіем. Можна меркаваць, што ў месе Чыжэвіча не было баса, а адпаведна, у двухголосых (як спецыяльна пазначана ў тэксце) месе пятага тону і Рэквіеме, а таксама ў месе «Галікан» не было неабходнасці ў другім дысканце. Далей жа змест зборнікаў цалкам супадае, супадаюч нават разгорнутыя загалоўкі розных твораў (гл. Табл. 1):

Табліца 1 – Параўнанне зместу зборнікаў 091/216 (ад л. 4) і 091/217 (ад л. 14)

| 091/216 | 091/217 |
|--|---|
| <i>Imi N[umeri] in Hono[rem] BVM [Missa]</i> | <i>Imi Num(ero) in Hon. B.V.M. [Missa]</i> |
| <i>3tij N[umeri] in Honorem B.V. Mariae [Missa]</i> | <i>3tij Num. in Honorem B.V. MARIAE [Missa]</i> |
| <i>4ti N[umeri] in Honorem B.V. Mariae [Missa]</i> | <i>Missa IV. Num. in hon. B. V. M.</i> |
| <i>Miss Pastorella seu Laetissimae Nativ. D. N. J. CHRISTI</i> | <i>Miss Solemnissima Pastorell.</i> |

| | |
|---|--|
| <i>Requiem 3tij Ni</i> | <i>Missa de Requi:[em] Solem. 3ij Num.</i> |
| <i>Additamenta pro Missis Regalibus (Requialibus) nec non Alijs Quam Necessaria. Seqt (Sequitur). Domine, Domine Jesu Christe Rex gloriae</i> | <i>Additamenta pro Missis Regalis (Requialis?) nec non Alijs pqm Necessaria. Sequitur Domine pro Offertor. Requialis Missae. Domine Jesu Christe Rex Gloriae</i> |
| <i>pro Offertor. Miseremini mei saltem vos amici mei</i> | <i>pro Offert. Aliud Solemni. Miseremini mei. Adagio</i> |
| <i>Salve Regina</i> | <i>Salve No 2. Salve Regina Mater misericordiae</i> |
| <i>Pro Festo Corp. Xsti, In Ult. Stat. 4: Evangelior. O sacrum convivium</i> | <i>Pro Festo SSS Corporis XSti in Ult. Stat. 4 Evang. O sacrum convivium in quo Xtus</i> |
| <i>in Missae sine organo. Praecor Te Maria Regina coeli</i> | <i>In misses sine Organo Hymnus Cantabitur. Precor te Maria Regina coeli</i> |
| <i>Pro Festo S. P. N. FRANCISCI. N 3tio. O sanctissima anima</i> | <i>Pro Solemn: S.P.N. Francisci A(ntifo)na N 2do. O sanctissima anima</i> |
| <i>Item. N 2do. O sanctissima anima</i> | <i>Item pro S. Francisco 3tio A(ntifo)na. O sanctissima anima</i> |
| <i>Pro Dnica 2, 3, @ 4 Adventus. Festina, ne tardaveris, Domine</i> | <i>Pro D(omi)nica 2, 3 @ 4 Adventus Responsor. Festina ne tardaveris</i> |
| <i>Item pro Adv. @ 4drag. Laudate Dominum de Coelis</i> | <i>Item pro Adventu @ Quadrage. in Missis sine Organo. Laudate Dominum de Coelis</i> |
| <i>Pro Festo S. Martini Eppi Strena Praestantiss: Martine Sancte Pontifex</i> | <i>Pro S. Martino Ep(isco)po. Strena Ima. Martine, Martine Sancte Pontifex</i> |
| <i>Martine Sancte Pontifex Adagio F dur</i> | <i>Item 2dum Prae stanti cris (crucis?) Sonantia. Martine, Martine Sancte Pontifex</i> |
| <i>Pro S Catharinae V. et M. Strena 2da. Catharinae Virginis laudes</i> | <i>Pro S. Catharina V@M (Virginiae et Martyr). Strena 2da. Catharinae Virginis Laudes</i> |
| <i>In Missis absq (absque) Org. Pro Offertorio vel pro contingent. Memento rerum conditor</i> | |
| 19 пранумераваных рымскімі лічбамі спеваў <i>Benedicamus</i> | 19 пранумераваных рымскімі лічбамі спеваў <i>Benedicamus</i> |
| Без назвы. Меса ля мажор | Без назвы. Меса ля мажор |
| Рэспансорыі службы «Цёмных Ютраней» | Рэспансорыі службы «Цёмных Ютраней» |

Такім чынам, рукапіс 091/217 можна таксама атрыбутаваць як створаны ў нягвіжскім бернардзінскім манастыры і датаваны 1802 г.

Са зместу рукапісаў відавочна, што перапісчыкі мелі магчымасць выбіраць розныя кампазіцыі з нейкага вельмі ўстойлівага, сістэматызаванага і нават старанна пранумераванага літургічнага рэпертуару. Так, у гэтым камплекце другога голасу і баса занатаваны трох з як мінімум чатырох мес у гонар Дзевы Марыі⁸ (першая, трэцяя і чацвёртая); Рэквием № 3; два з як мінімум трох антыфонаў у гонар св. Францыска (№ 2 і № 3); аж 19 спеваў «Benedicamus» і г. д.

Такая сітуацыя не здзіўляе, бо вядома, што менавіта беларускія бернардзінцы (адзін з найболыш шырока распаўсюджаных на нашых землях ордэнаў) мелі багатую музычную традыцыю стварэння рукапісаў як харальных, так і так званых «фігулярных» (запісаных з рытмам) спеваў. Напрыклад, самыя раннія вядомыя на сённяшні дзень харальныя

градуалы і антыфанаў, датаваны XIV – XV стст., належалі віленскаму бернардзінскому манастыру. Літоўская даследчыца Б. Баўблінскене пералічвае шэсць такіх рукапісаў, якія захоўваюцца ў Бібліятэцы акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх: гэта два антыфанаў і трох градуалы другой паловы XV ст., а таксама адзін Градуал XIV ст. (створаны, відавочна, у Італіі) [гл пра гэта: 9, с. 77]. Колькасць жа пазнейшых харальных рукапісаў яшчэ больш значная; пераліку гэтых помнікаў толькі з віленскага манастыра прысвечаны артыкул В. Ганчаровай [12].

Бернардзінцы спрыялі таксама актыўнаму пранікненню на нашы землі новых музычных трэндаў. Напрыклад, зноў жа віленскаму бернардзінскому манастыру належала і, хутчэй за ўсё, там жа была створана славутая Сапегаўская арганная табулатура 1626 г., у якой, між іншым, былі запісаны і кампазіцыі славутага італьянскага арганіста Джыралама Фрэскабальдзі (1583 – 1643) [гл. пра гэта: 3].

⁸ «in Honorem B. V. Mariae».

У эпоху класіцызму ў бернардзінцаў склаўся багаты і дастаткова ўніфікаваны рэпертуар фігулярных кампазіцый для аднаго, двух і трох вакальных галасоў⁹. Двухголосым месам у рукапісных бернардзінскіх помніках прысвечаны работы польскіх даследчыкаў А. Е. Годэка [10] і Е. Мараўскага [13]. Сярод трохголосых твораў у камплекце харавых партый са слонімскага бернардзінскага манастыра 1785 г. [20, 21, 22] запісаны зноў жа пранумераваныя чатыры месы ў гонар Дзевы Марыі, тры рэквіемы (№ 1-3), дзевяць рэспансорыяў службы *Tenebrae* Перадвелікоднага тыдня, што і ў зборніках з аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў НББ. На жаль, ці былі ўсе гэтыя творы адноўльковымі не толькі па назвах, але і па музыцы, пакуль што няясна.

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (НГАБ) у фондзе Радзівілаў (ф. 694) захоўваецца нямала нот канца XVIII – пачатку XIX ст., якія таксама належалі нясвіжскаму бернардзінскому манастыру [15, 16, 17]. Нядзіўна, што гэтыя ноты трапілі ў радзівілаўскі фонд: як вядома, яшчэ з другой паловы XVII ст. менавіта бернардзінцы служылі штодзённыя месы і пры патрэбе чытали пропаведзі ў замкавай капліцы Радзівілаў, пабудаванай каля 1658 г. Міхалам Радзівілом [гл. пра гэта: 14, с. 232]. Як і ў нясвіжскіх рукапісах з НББ, перапісчыкі ў якасці першакрыніцы карысталіся ўстойлівым, пунктуальна пранумераваным рэпертуарам. Вось, напрыклад, пералік мес і рэквіемаў са справы 605 радзівілаўскага фонду:

| | |
|------------|--|
| л. 1 | <i>Massa in honorem B. V. Maria N 1^{mo}</i> |
| л. 5 | <i>Massa N 2^{do}</i> |
| л. 7 адв. | <i>Massa N 3^{to}</i> |
| л. 11 | <i>Massa N 4</i> |
| л. 13 адв. | <i>Massa in Nativitate D. N. J. C.</i> |
| л. 15 | <i>Massa de Requiem N 1^{mo}</i> |
| л. 17 | <i>Massa de Requiem N 2^{do}</i> |
| л. 20 | <i>Massa de Requiem A. R. P. Szymkiewicz</i> |

У пераліку мы зноў бачым чатыры пранумераваныя месы ў гонар Дзевы Марыі, тры Рэквіемы. У другім нотным рукапісе з таго ж фонду НГАБ [15] без прозвішча аўтара запісана адна з найбольш папулярных і цікавых у мастацкіх адносінах бернардзінскіх трохголосых кампазіцый – меса ля мажор (так званая «Нясвіжская меса»). Імя аўтара – Шымкевіча – было пазначана выключна ў арганным варыянце гэтай месы, запісаным у канцы сышткі басовага голасу са Слонімскага бернардзінскага манастыра. Там ён названы «бернардзінцам»: «Меса,

створаная аўтарам Шымкевічам мінарыцкага ордэна»¹⁰. Хутчэй за ўсё, гэта той жа бернардзінец, што і аўтар Рэквіема з нясвіжскіх радзівілаўскіх рукапісаў [15], азагалоўленага «*Missa de Requiem A. R. P. Szymkiewicz*». Калі скрот «A. R. P.» прачытаць як «*admodum reverendissime Pater*», дык атрымліваецца, што Шымкевіч быў святаром. Цалкам магчыма, што Шымкевічу (ці Шымкевічу) належалі і некаторыя іншыя творы, хоць сёння нельга іх дакладна вызначыць.

Меса ля мажор Шымкевіча запісана ў абодвух рукапісах з НББ пасля спеваў «*Benedicamus*»: у партыі другога дысканта (091/216) з л. 56, а ў басовым сыштку (091/217) з л. 69. Гэта пацвярджае шырокую распаўсюджанасць твора, які, пры адносна невялікай колькасці дайшоўшых да нас нотных рукапісаў, мае аж тры копіі: дзве нясвіжскія (адну поўную з радзівілаўскага архіва НГАБ і адну няпоўную з НББ) і слонімскую (варыянт для аргана кола¹¹).

Яшчэ некалькі разгорнутых цыклічных кампазіцый са зборнікаў 091/216 і 091/217 маюць свае музычныя аналагі ў камплекце нот слонімскіх бернардзінцаў¹²:

1) Чацвёртая меса ў гонар Найблажэннай Дзевы Марыі [19, ад л. 16 адв.; 18, ад л. 27] з той жа назвай запісана ў Слоніме [4, с. 11];

2) слонімская «Меса ў гонар найрадаснага Нараджэння Хрыстова»¹³ [4, с. 45] у нясвіжскіх зборніках з НББ азагалоўлена як «Пастаральная меса ці Найрадаснаму Нараджэнню Хрыста»¹⁴;

3) Рэквіем № 1 соль мажор са Слоніма [4, с. 30] запісаны ў Нясвіжы з назвай «Рэквіем № 3» і са значнымі зменамі ў мелодыцы і рытме [19, л. 25; 18, л. 36];

4) дзевяць антыфонаў службы *Tenebrae* Перадвелікоднага тыдня ў слонімскай версіі [8, с. 12] супадаюць з нясвіжскімі. Трэба адзначыць, што ў абодвух рукапісах з фондаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў НББ гэты цыкл запісаны ў канцы зборнікаў, прычым новым почыркам.

Даволі шікава, што надзвычай папулярным у асяроддзі бернардзінцаў эпохі класіцызму быў спей «*Benedicamus*», якім завяршалі службы афіцыя і замянялі ў месе спей «*Ite, missa est*» падчас Адвенту і Вялікага посту. Гэты лаканічны тэкст паводле бернардзінскіх нотных рукапісаў з нашых зямель звычайна выконваўся з тропам: пасля слова «*Benedicamus*» устаўлялася фраза «*in laudem Jesu, qui sua Matri Mariae benedixit in aeternum*». Такіх «*Benedicamus*» у рукапісах з НББ аж 19. У двух нотных сыштках прыблізна таго ж часу з радзівілаўскага фонду НГАБ таксама шмат

⁹ Музычны спадчыне бернардзінцаў XVIII – пачатку XIX ст. прысвечаны работы Т. Ліхач, [6; 5, с. 101-104]. Шэраг харавых кампазіцый з розных бернардзінскіх кляштараў Беларусі былі апублікаваны ў зборніках [1, 4, 7, 8].

¹⁰ «*Massa composita est Authore Szymkiewicz S. Ord. Minor.*» [22, с. 135].

¹¹ «*serviendum est in solo organo*» [22, с. 135].

¹² Ноты апублікаваны ў зборніках [4, 8].

¹³ «*Massa in Honorem Laetissimae Nativitatis Christi*».

¹⁴ «*Massa Pastorella seu Laetissimae Nativ. D. N. J. CHRISTI*» [4, с. 21].

«*Benedicamus*»: у адным 12, а ў другім 24 [17, л. 157-163 адв., л. 174-193 адв.].

Цікава, што польскі музыказнавец Анджэй Годэк адзначыў неверагодную папулярнасць гэтага спеву не толькі ў мужчынскіх, але і ў жаночых манастырах ордэна: па 25 варыянтаў аднагалосых «*Benedicamus*» былі запісаны ў разгледжаных ім псеўдахаральных рукапісах кракаўскіх бернардзінак (Канцыянале 1795 г. і *Kyriale* першай паловы XIX ст.) [гл. пра гэта: 11, с. 38]. Праўда, кракаўскія манахіні выкарыстоўвалі арыгінальны, не трапаваны тэкст гэтага спеву.

Заключэнне. На аснове разгледжаных матэрыялаў можна зрабіць наступныя высновы:

– новыя, невядомыя музыказнавцам раней нотныя рукапісы нясвіжскіх бернардзінцаў пачатку XIX ст. з фондаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў НББ

узбагачаюць звесткі аб музычным жыцці каталіцкага касцёла на нашых землях. У іх упершыню сустракаецца прозвішча айца Каміля Чыжэвіча, аўтара «абіходных», не прэтэндуючых на нейкую асаблівую мастацкую якасць, але вельмі неабходных у штодзённай касцёльнай практыцы твораў;

– абодва рукапісы вельмі падобныя па змесце, почырках, тыпу пераплёту, паперы, што дазваляе атрыбутаваць зборнік 091/217 як прыналежны нясвіжскім бернардзінцам і датаваны 1802 г.;

– рукапісы па сваім змесце вельмі добра ўпісваюцца ў агульны кантэкст бернардзінскай музычнай традыцыі на нашых землях у эпоху класіцызму, утрымліваюць тыповы для рукапіснай спадчыны канца XVIII – пачатку XIX ст. рэпертуар.

Спіс выкарыстаных крыніц

Друкаваныя выданні

1. Ананім. Меса // Музыка Беларусі эпохі Класіцызма : вучэб. дапаможнік (хрэстаматыя па курсу «Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя», Т. IIIА) / склад. В. У. Дадзімава. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2006. – С. 74-89.
2. Карпова, О. Бернардин Сиенскій / О. Карпова // Католическая энциклопедия. – Т. 1. – М. : Изд-во Францисканцев, 2002. – С. 562-563.
3. Комінч, Г. Арганная меса з «Віленскай табулатуры» (1626) у музычнай культуры Беларусі XVII ст. : культурны кантэкст і музычны тэкст / Г. Комінч // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў : зб. навук. прац / склад. Т. Л. Бярковіч ; Беларус. дзярж. акадэмія музыкі. – Вып. 37. – Мінск, 2016. – С. 110-125.
4. Літургічнаа музыка Беларусі XVIII стагоддзя : хрэстаматыя / склад. Т. У. Ліхач. – Мінск : Беларус. акадэмія музыкі, 1993. – 64 с.
5. Ліхач, Т. У. Літургічнаа музыка на Беларусі / Т. У. Ліхач. – Ч. 1 : Каталіцкая традыцыя. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2008. – 172 с.
6. Ліхач, Т. Музычны рэпертуар слонімскага бернардзінскага кляштара ў XVIII ст. / Т. Ліхач // Весці Акадэміі навук Беларусі. – 1994. – № 3. – С. 104-111. (Серый гуманітарных навук).
7. Музыка Беларусі XVIII стагоддзя : («Нясвіжская месы») : метад. рэкамендациі для камерных вакальных ансамбліаў / склад. Т. У. Ліхач ; Рэсп. метад. кабінет па навуч. установах мастацтваў і культуры. – Мінск, 1991. – 79 с.
8. Рэлігійная музыка Беларусі XVII – XVIII стагоддзяў : хрэстаматыя : вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйшых, навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных установ і мастацтва / склад. Т. У. Ліхач / Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, Проблемная навукова-даследчая лабараторыя музыкі. – Мінск, 2000. – 59 с.
9. Baublinskienė, B. Grigališkojo Vilniaus skambesys: ką mums byloja XIV–XV a. bernardinų rankraščiai? / B. Baublinskienė // Ars et praxis. – N 10. – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2022. – S. 72-90.
10. Godek, A. E. Dwugłosowe śpiewy *ordinarium missae* w rękopiśmiennym antyfonarzu wileńskich bernardynek / A. E. Godek // Forum musicologiczne. 2017 – 2018. – Warszawa : Sekcja muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 2019. – S. 67-84.
11. Godek, A. E. Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancionałach krakowskich ss. Bernardynek / A. E. Godek // Kwartalnik młodych muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 2018. – S. 33-52.
12. Gonczarowa, W. O manuskryptach klasztoru OO. Bernardynów w Wilnie / W. Gonczarowa // Nasza przeszłość. Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce. – 1994. – T. 82. – S. 300-321.
13. Morawski, J. Dwugłosowe msze na chór męski ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie / J. Morawski // Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – T. 41. – 1996. – № 1 (160). – S. 91-112.
14. Murawiec, W. Nieśwież / W. Murawiec // Klasztor bernardynski w Polsce w jej granicach historycznych : dzieło zbiorowe pod red. ks. H. E. Wyczawskiego OFM. – Kalwaria Zebrzydowska: Wyd. Bernardynów «Calvarianum», 1985. – S. 228-233.

Рукапісы

15. Месса в честь св. Марии и другие музыкальные произведения религиозного характера // Нацыянальны гісторычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 694. Воп. 1. Спр. 581.
16. Месса в честь св. Марии, Реквием и др. музыкальные произведения религиозного характера // НГАБ. – Ф. 694. Воп. 1. Спр. 605.
17. Ноты музыкальных произведений религиозного характера, фрагменты сценических произведений, стихи и т. п. // НГАБ. – Ф. 694. Воп. 1. Спр. 608. Арк. 135-205.
18. [basso] // Адззел рэдкіх кніг і рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ). – 091/217.
19. Cantica Trium Vocalis Musicæ // Адззел рэдкіх кніг і рукапісаў НББ. – 091/216.
20. Canticale ecclesiastico-fractum. 1785 // Адззел рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта. – F 45-50.
21. Canticalis vox 2da // Адззел рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта. – F 45-51.
22. Canticalis vox IIIas. Fundamento // Адззел рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта. – F 45-47.

Summary. The article describes for the first time two manuscripts from the funds of the Rare Books and Manuscripts of the National Library of Belarus, namely, Nos. 091/216 and 091/217. Both manuscripts are vocal parts (second discount and bass, respectively) of a number of liturgical works: masses, requiems and responsories of the Tenebrae service of the Pre-Easter week, etc. The study of these manuscripts made it possible to accurately attribute them: both were created in the Bernardine Monastery in Nesvizh and were used there. The repertoire recorded in them coincides with that contained in other Bernardine manuscripts of the same time (end of the 18th-start of the 19th centuries) originating from Belarus.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 22.03.2024